

# ШМАТГРАННЫ ДЫЯМЕНТ ВЕДАЎ



*Інтэрв'ю  
з загадчыцай  
беларускай залы  
Нацыянальной  
бібліятэкі  
Яўгеніяй  
Вячаславаўнай  
ГАЛІЕЎСКАЙ*

Вось ужо некалькі месяцаў новы будынак Нацыянальнай бібліятэкі ўпрыгожвае галоўную магістраль нашай сталіцы. Знешне ён нагадвае прыбліжсаны да сферы абліцаваны люстраным шклом шматгранкі-дыямант. Па задуме аўтараў архітэктурнага праекта М. Вінаградава і В. Крамарэнкі форма будынка сімвалізуе каштоўнасць ведаў і бясконцасць пазнавальнага свету. Перад фасадам новай бібліятэкі на невялікай пляцоўцы наведвальнікаў вітае бронзавы першадрукар беларусаў — Францыск Скарона. Праз галоўны ўваход, выкананы ў выглядзе старонак раскрытай кнігі, вы трапляеце ў вестыбюль, дзе заўсёды людна. Апроч чытачоў, штодзень бібліятэку наведваюць некалькі экскурсійных груп. З усіх куткоў Беларусі слуды з'яджатцца наведвальнікамі розных узростаў і з задавальненнем аглядаюць насамрэч шыкоўны інтэр'ер новага будынка. А паглядзець ёсць на што! Тут і музей кнігі, і комплекс мастацкіх галерэй,

і канферэнц-зала, і фізкультурна-аздараўленчы комплекс. Усе залы «храма ведаў» светлыя і ўтульныя, а з іх вокнаў адкрываецца чудоўны краявід на ўнутраныя дворыкі-сады пад адкрытым небам, парк і водную сістэму. На даху бібліятэкі на вышыні 72-х метраў месціцца аглядная пляцоўка, куды вас даставіць панарамны ліфт. Хто згаладаўся, калі ласка, вас чакае рэстаран-кафэ, дзе вы можаце смачна і нядорага перакусіць. А маладых бацькоў і іх дзяцей на першым паверсе чакае дзіцячы пакой, дзе кваліфікованыя выхавацелі і псіхолагі з задавальненнем прыгледзяць за вашым гарэзам, пакуль вы будзеце занятыя ў адной з 20-ці чытальных залаў рознага профілю.

Я таксама даўно збіралася наведаць новы будынак бібліятэкі, ды ўсё не было часу, а, можа, проста не магла наважыцца, бо вельмі добра ведала стары і зручны будынак былога «Нацыяналкі». Асабліва запомніўся па-хатняму ўтульны аддзел

беларускай літаратуры, дзе з задавальненем і карысцю правяла шмат часу, і дзе мянне заўсёды чакалі ўважлівия, дасведчаныя супрацоўнікі, готовыя прыйсці на дапамогу і знайсці патрэбную інфармацыю. Ды і наведвальнікі хадзілі сюды ў асноўным адны і тыя ж, даўно знаёмыя мне людзі, з якімі віталася і спынялася — перагаварыць, як з лепшымі сябрамі. І калі старая бібліятэка была зачынена, а сама яна пераехала ў новы, хай сабе і шыкоўны будынак, было неяк не па сабе, здавалася, што я згубіла нешта роднае і блізкае...

Але нарэшце я тут... З'явілася і нагода: атрымала рэдакцыйнае заданне напісаць пра цяперашнюю залу беларускай літаратуры ў новым будынку. На першым паверсе праходжэ ўсе фармальнасці па запісе ў бібліятэку, атрымоўваю чытацкі білет і падымамося на другі паверх, дзе і знаходзіцца новая зала беларускай літаратуры. Мянне сустракае гаспадыня гэтай залы — Яўгенія Вячаславаўна ГАЛЕЎСКАЯ. Фармальная пасада гучыць — загадчыца сектара абслуговывання спецыялізаваных калекцый, куды уваходзяць: зала дысертацый, зала беларускай літаратуры і зала малатыражнай літаратуры або малатыражнай апрацоўкі. З размовы высвяляеца, што Яўгенія Вячаславаўна аддала ўлюблёнай прафесіі 25 год жыцця. Пасля заканчэння інстытута яна адразу пайшла працаваць бібліятэкам у тады яшчэ Ленінскую бібліятэку ў аддзел беларускай літаратуры.

— Яўгенія Вячаславаўна, можна наўшым чытачам даведацца пра гісторыю ўзнікнення беларускай залы, ці як яе раней называлі — аддзела беларускай літаратуры, і якое месца яна займае цяпер у сучаснай структурыванай Нацыянальнай бібліятэцы?


— Беларуская зала па-ранейшаму займае значнае месца ў структуры падраздзяленій Нацыянальнай бібліятэкі. Па-першае, гэта самая старэйшая зала і з'яўляецца аднагодкам яшчэ той бібліятэкі, якая была заснавана ў 1922 годзе як Беларуская дзяржаўная і ўніверсітэцкая бібліятэка. Пазней бібліятэка набыла самастойны статус і да свайго дзесяцігоддзя атрымала новы будынак, узве-

дзены па праекце архітэктара Г. Лаўрова. Чытальная зала аддзела беларускай літаратуры і бібліяграфіі знаходзілася, як вы ведаце, на вуліцы Кірава, 49 і аблістоўвалася пераважна навукоўцаў, аспірантаў, выкладчыкаў ВНУ і школ, студэнтаў, навучэнцаў, спецыялістаў разнастайных галін ведаў, якіх заўсёды цікавіла літаратурае, культурнае і мастацкае жыццё нашай краіны.

Яшчэ з 1922 года асаблівае месца ў сістэме бібліятэкі займала і займае цяпер калекцыя нацыянальнага документа і беларускі (500 тыс. экз.). У бібліятэцы захоўваецца адзіны ў краіне збор кніг беларускага першадрукара Ф. Скарыны — 10 выпускau Бібліі. Было сабрана шмат каштоўных выданняў XIX — пачатку XX ст.: працы акадэміка Я. Ф. Карскага, П. В. Шэйна, М. А. Янчука па беларускай мове, літаратуры, этнографіі; А. П. Сапунова, акадэміка У. І. Пічэты па гісторыі Беларусі; першыя беларускія газеты; першыя выданні твораў класікаў беларускай літаратуры Янкі Купала, Якуба Коласа, М. Багдановіча, В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Цёткі.

Дарэчы, сярод чытачоў беларускага аддзела заўсёды можна было сустрэць людзей, імёны якіх вядомыя далёка за межамі Беларусі. Тут працавалі Янка Купала, Цішка Гартны, Змітрок Бядуля, Язэп Лесік, Уладзімір Каараткевіч, Іван Шамякін, У. І. Пічэта, У. П. Платонаў і шмат іншых знакамітасцей, якія ахвяравалі бібліятэцы нямала рэдкіх выданняў. Цяпер сучасная калекцыя нацыянальнага документа і беларускі ўключает звыш паўмільёна адзінак захоўвання, у ліку якіх не толькі друкаваныя выданні, але і документы на іншых носібітаў інфармацыі. Так што беларускі аддзел заўсёды выконваў свою асветніцкую і мемарыяльную функцыю помніка друкаванай культуры беларускага народа, заўсёды з'яўляючыся крыніцай ведаў і інфармацыі для даследчыкаў і кнігазнаўцаў.

— Першым здзені ў беларускую залу, я паспела заўважыць, што ў шыкоўны інтэр'ер новага будынка гарманічна ўпісалася сучаснае тэхнічнае абсталяванне, бібліятэка проста нашыгавана тэхнікай. Відаць, дзякуючы ёй, і новаму ўпрадліванню адбыліся змены і ў Вашай парадкаваніі?



*Прафесіяналы кніжнай справы*

*Л. І. Турбан і Р. К. Казючыц як заўсёды чакаюць сваіх наведвальнікаў.*

— Мая парафія — гэта сектар абслугоўвання спецыялізаваных калекцый. Апроч беларускай залы, сюды ўваходзяць зала дысертаций і зала малатыражнай літаратуры. У зале дысертаций сабрана база дадзеных дысертаций беларускіх навукоўцаў па ўсіх галінах навукі і тэхнікі, пачынаючы з 1994 года, кожны чытак можа атрымаць дысертациі на рукі, але пры гэтым ён не мае права яе ксеракапіраваць і «спампоўваць» з Інтэрнeta. Чаго не скажаш пра расійскую базу дадзеных дысертаций, якая таксама сабрана ў гэтай зале і якой можна без перашкод карыстацца праз Інтэрнэт. Што тычыцца залы малатыражнай літаратуры, то гэта зусім новая зала ў сістэме Нацыянальнай бібліятэкі. Тут сабраны дакументы групавой апрашоўкі: бізнес-каталогі, метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў розных ВНУ і навучэнцаў сярэдне-спецыяльных навучальных устаноў, рэкламна-інфармацыйныя выданні па розных галінах гаспадаркі, тэлефонныя даведнікі, адрыўныя календары, гараскопы і інш.

Беларуская зала мае свой падсобны фонд, які складае каля 18 тыс. адзінак самых папу-

лярных выданняў, і куды ўваходзяць дарэвалюцыйныя, даваенныя і сучасныя часопісы і кнігі. Усе яны карыстаюцца вялікім попытам чытачоў. Газет цяпер у нас німа, яны пераведзены ў залу перыядычных выданняў. Кнігасховішча беларускай залы — усе нашыя кнігі, захавалася і знаходзіцца цяпер на 15-м паверсе новай бібліятэкі. Дарэчы, размяшчэнне кнігасховішча на паверхні, а не пад зямлём, як гэта было раней, садзейнічае лепшаму захаванию кніг. Традыцыйныя каталогі і картатэкі аддзела беларускай літаратуры па-ранейшаму захаваліся і стаяць у інфармацыйна-даведачнай зоне на 2-м паверсе. Нашы чытачы, якія прызычайліся працаўваць традыцыйна і не хочуць мяняць сваіх звычак, могуць карыстацца імі без перашкод. А хто асвойвае новыя тэхналогіі, можа, як і раней, замовіць любую літаратуру праз камп'ютэр. Адно, што сёння ніякіх картак запаўняць не трэба. Цяпер у нашай зале на падсобны фонд ёсьць алфавітны каталог, які мы маем пад рукой у каталожных скрынках і на камп'ютэры. Прыходзіць, да прыкладу, да нас чытак — знаёміца з каталогам і атрымлівае патрэбны яму дакумент



Ва ўтульнай беларускай зале  
ніколі не бывае пуста.

без усялякіх заказаў. Такая практыка існуе ва ўсіх буйных сусветных бібліятэках.

Зала беларускай літаратуры вельмі ўтульная, яна разлічана на 57 пасадачных месц, кожнае з іх абсталявана камп'ютэрам, праз які наш чытак можа замовіць кнігі з усіх кнігасховішчаў Нацыянальнай бібліятэкі. Літаратура з кнігасховішчаў дастаўляецца як у беларускую, так і ў кожную іншую залу міні-тэлеліфтамі — своеасаблівымі рэйкамі дарожкамі, якія праходзяць праз уесь будынак новай бібліятэкі. Доўга чакаць не даводзіцца, замоўленая літаратура паступае да карыстальніка самае вялікае праз 15 хвілін. З'явіліся і новыя паслугі для чытачоў. Цяпер не трэба далёка хадзіць, магчыма на месцы знайсці па камп'ютэру патрэбную інфармацыю, адксеракапіраваць яе і раздрукаваць. Уся неабходная тэхніка да вашых паслуг. На сённяшні дзень гэта не так і дорага. Ёсьць выхад у Інтэрнет, дзе да гадзіны можна працаваць бясплатна, а пасля плаціш за гадзіну — 560 рублёў. А калі чытак захоча папрацаваць адзін, каб яму ніхто не перашкаджаў, ён можа заніць кабіну індывідуальнага карыстання, дзе таксама стаіць камп'ютэр, за ісвялікую дадатковую плату. Прадстаўлена ў нашай зале і выставка новых паступлений: гэта слоўнікі, даведнікі і іншыя літаратурныя навінкі.

Цяпер на выданиі нанесены штрых-коды, якія дазваляюць без запісу на паперу выдаць патрэбны документ праз камп'ютэр. Своеасаблівым штрых-кодамі удасканалены і чытацкі билет, што дасмагчымясць нашаму карыстальніку без перашкод прайсіці ў бібліятэку, а бібліятэкар-кансультанту вызначыць заказ чытача. Будынак новай бібліятэкі аснашчаны самым сучасным тэхналагічным абсталяваннем па рэстаўрацыі, рэпрографії, мікрафільмаванні і алічбоўцы дакументаў. Удасканалена і функцыянуванне інжынерных сістэм — ациплення, кандыцыяніравання і асвялення.

У далейшым у бібліятэцы плануецца зрабіць зводны электронны каталог, дзе будзе сабрана інфармацыйная база дадзеных па ўсіх бібліятэках краіны, што дасыць магчымасць развіцця новай бібліятэкі ў далейшым як рэспубліканскага інфармацыйнага і сацыякультурнага цэнтра.

— Безумоўна, бібліятэка набыла якасна новы ўзровень ва ўсіх аспектах культурнай і навуковай дзейнасці нашага грамадства. Ніхто не стане спрачацца, што і ўзровень чытача цяпер не той, які, скажам, быў дзесяць гадоў таму. А як жа штатныя супрацоўнікі, да прыкладу, беларускай залы, ці захаваўся стары калектыв, ці папоўніўся новымі кадрамі? І ці ўзраслі патрабаванні да бібліятэкаў?

— Патрабаванні, безумоўна, узраслі. Узровень самой бібліятэкі і цяперашні адукаваны чытак прымушаюць нашых супрацоўнікаў быць на адпаведным узроўні. У век камп'ютэрэрызацыі і росту новых тэхнолагій час не стаіць на месцы, таму сучасны бібліятэкар павінен ведаць усё, што звязана з камп'ютэрам, яго праграмным забеспечэннем і плюс да гэтага паспяваць за тэхнічнымі новаўядзеннямі ў бібліятэцы.

Штат беларускай залы ў асноўным захаваўся ранейшым. Ёсьць і новыя кадры, але няшмат. Усе нашы супрацоўнікі маюць вышэйшую адукацию самай разнастайнай спецыялізацыі, гэтыя людзі шмат гадоў аддалі бібліятэчнай справе, добра ведаюць нашы фонды і з'яўляюцца прафесіяналамі. Таму, няхай, нашы чытачы не хвалююцца, а прыходзяць у нашу прасторную і ўтульную

залу, дзе яны як і заўсёды атрымаюць кваліфікованую і якасную кансультацию. Мы чакаем іх!

— Вашы пажаданні наведвальнікам беларускай залы, як былым так і новым.

— Да нас па-ранейшаму прыходзяць як былія нашы наведвальнікі, так і новыя. Гэта самая разнастайная катэгорыя чытачоў, якім цікава мовазнаўства, гісторыя і культура сваёй краіны. Нашы чытачы самыя лепшыя! Шмат кніг, якія стаяць на паліцах, адрасаваныя непасрэдна нашым чытачам з улікам выкарыстання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі і дзякуючы дапамозе нашых бібліятэкаруў. І мы ганарымся, што маем да гэтага дачыненне! І наогул, да нашай залы ставяцца з вялікай павагай і пашанай, да нас прыходзіць шмат эксперсій, якія адбываюцца тут кожны дзень.

Безумоўна, ёсьць людзі, хто прызывычаіўся працаваць у старым будынку, там шмат у

каго прыйшло амаль усё жыццё, як і ў некаторых наших супрацоўнікаў, дарэчы. Мы разумеем іх насталыню і трывогу, што ўсё будзе па-іншаму, і згубіцца нешта каштоўнае. Я магу вам шчыра сказаць, што я, як і многія мае калегі, таксама хваляваліся. Але цяпер трывога знікла, прыйшло разуменне, што дзяржава зрабіла вялікую справу, калі сабрала ў адно месца ўсе нашы фонды, якія былі раскіданыя па розных будынках сталіцы. І нам цяпер не трэба казаць чытачу, каб ён прыходзіў на наступны дзень, каб атрымаць заказ. Я думаю, з часам самыя ўпартыя нашы чытачы гэта зразумеюць і, калі прыйдуть да нас, то ўбачаць, як тут камфортна і прыгожа, як кваліфікована і ветліва супрацоўнікі беларускай залы сустракаюць кожнага наведвальніка. Мис здаецца, яны не будуць расчараўваныя, а без падказкі адчуваюць цеплыню і камфорт. Прыходзьце, самі ўбачыце.

*Гутарку вяла Ірына КЛІМКОВІЧ.  
Фота Таццяны Ільіной.*